

У Беларусі спрощана працэдура прадастаўлення зямельных участкаў для аб'ектаў, якія будуцца па дзяржпраграмах

У Беларусі ствараюцца спрыяльныя ўмовы для размяшчэння аб'ектаў, будаўніцтва якіх ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзяржаўнымі праграмамі, зацверджанымі Прэзідэнтам і Саветам Міністраў, або згодна з рашэннем кіраўніка дзяржавы аб іх размяшчэнні без правядзення аукцыёну. Адпаведны Указ № 422 «Аб некаторых асаблівасцях фарміравання і прадастаўлення зямельных участкаў, звязаных з нерухомай маёмасцю» 10 верасня падпісаў Прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка.

Акрамя таго, указам прапануецца продаж дзяржаўнай нерухомай маёмасці і права заключэння дагавора арэнды зямельнага ўчастка для яго абслугоўвання на аукцыёнах. Документ вызначае парадак, у адпаведнасці з якім спрашчаецца працэдура адабрэння і прадастаўлення зямельных участкаў для гэтых мэтаў.

Адабрэнне і прадастаўленне інвестару зямельных участкаў для размяшчэння аб'ектаў, прадугледжаных дзяржаўнымі праграмамі, у адпаведнасці з названым указам будуць ажыццяўляцца па выніках аукцыёну — калі інвестар не вызначаны дзяржаўнай праграмай або без правядзення аукцыёну — калі інвестар вызначаны дзяржаўнай праграмай або рашэннем Прэзідэнта. Як адзначылі ў прэс-службе Прэзідэнта, згодна з указам тэрмін, неабходны для фарміравання зямельнага ўчастка на тэрыторыі рэспублікі (за выключэннем г. Мінска і абласных цэнтраў) для аб'ектаў, будаўніцтва якіх прадугледжана рашэннямі кіраўніка дзяржавы або дзяржаўнымі праграмамі, будзе скарачаны на 94 дні і складзе 63 дні, а ў выпадку правядзення аукцыёну — на 35 дзён і складзе 51 дзень. Фарміраванне зямельных участкаў для размяшчэння названых аб'ектаў прадугледжваецца ажыццяўляць у адпаведнасці з хадзіліцамі рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і іншых дзяржаўных арганізацый, падпарадкаваных ураду, — адпаведна выканаўчай дзяржаўнай праграме або па рашэнню Прэзідэнта, накіраваным на 94 дні і складзе 63 дні, а ў выпадку правядзення аукцыёну — на 35 дзён і складзе 51 дзень. Фарміраванне зямельных участкаў для размяшчэння названых аб'ектаў прадугледжваецца ажыццяўляць у адпаведнасці з хадзіліцамі рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і іншых дзяржаўных арганізацый, падпарадкаваных ураду, — адпаведна выканаўчай дзяржаўнай праграме або па рашэнню Прэзідэнта, накіраваным на 94 дні і складзе 63 дні, а ў выпадку правядзення аукцыёну — на 35 дзён і складзе 51 дзень.

Пераможца аукцыёну кампенсуе расходы на правядзенне аукцыёну і фарміраванне зямельнага ўчастка. Сродкі, атрыманыя ад правядзення аукцыёну, накіроўваюцца ў мясцовы бюджэт і выкарыстоўваюцца на будаўніцтва (рэканструкцыю, рамонт) аб'ектаў інфраструктуры, а атрыманыя за фарміраванне зямельнага ўчастка вяртаюцца ў рэспубліканскі бюджэт. У мэтах недапушчэння расходвання бюджэтных сродкаў і выканання прынцыпу справядлівасці выкуп зямельных участкаў у дзяржаўную ўласнасць для мэтаў, прадугледжаных указам, будзе ажыццяўляцца мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі на льготнай цане (у выпадку, калі гэтыя ўчасткі былі набыты грамадзянамі ў прыватную ўласнасць па льготнай цане) або па кадастраваму кошту на момант іх выкупу (у выпадку, калі гэтыя ўчасткі былі набыты грамадзянамі ў прыватную ўласнасць па нарматыўнай цане або кадастраваму кошту). Рэалізацыя ўказа не запатрабуе дадатковых сродкаў з рэспубліканскага бюджэту.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Родная газета на роднай мове



12 ВЕРАСНЯ 2007 г.
СЕРАДА
№ 172 (26037)

Кошт 440 рублёў

ВІДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.



Дзень бабулі

Алена ПЕРАПЯ-ЛІЦЫНА — жыхарка вёскі Відамаля Камнацкага раёна стала бабуляй — у яе нарадзілася ўнучка Юльяна. Па даўняй традыцыі і знаёмыя вязуць бабулю па вёсцы на калясцы, каб частаваць аднавяскоўцаў і прымаць віншаванні.

Фота Алены ПЕРАПЯ-ЛІЦЫНА

Ва ўрадзе

Стрымаць тарыфы дазваляць... МВП

«Ва ўмовах, калі рэзка ўзраслі цэны на энергасурысы, мы павінны кардынальна змяніць сваё стаўленне да эканоміі энергасурысаў і да эфектыўнага выкарыстання фінансавых сродкаў на мэты энергазберажэння», — такое меркаванне па выніках пасяджэння Прэзідума Савета Міністраў Беларусі, на якім разглядаліся пытанні выканання ў першым паўгоддзі задання па зніжэнні энергаёмкасці ВУП і заданняў па павелічэнню мясцовых відаў паліва і другіх энергасурысаў, выказаў журналістам намеснік старшыні Дзяржстандарта — дырэктар дэпартаменту па энергаэфектыўнасці Леў Дубовік.

Задачай нумар адзін Леў Дубовік назваў забеспячэнне прадугледжаных на год аб'ёмаў па фінансаванню энергазберажэння. Пры гэтым ён падкрэсліў, што ў дадзеным пытанні патрэбна менш разлічэна на бюджэтных сродкі і арыентавацца на крытэрыі рэсурсы. «Рэальна шэраг банкаў маюць крытэрыі рэсурсы і выдаюць іх. Урадам прадугледжаны грошы для кампенсацыі прадпрыемствам-кредытаарым лікам працэнтаў за выкарыстанне банкаўскіх крытэраў», — сказаў Леў Дубовік. Паводле яго слоў, прадпрыемствы павінны самі вырашаць свой лёс і выконваць праграму па энергазберажэнню. У адваротным выпадку яны будуць пастаўлены ў больш жорсткай рамкі: у прыватнасці, за невыкананне праграмы па энергазберажэнню ў наступным годзе да іх могуць прымяняцца такія меры як недапаўняцця энергасурысаў.

Што да сацыяльнай сферы, то тут колкі выканаўчай ўлады — не дапусціць істотнага росту тарыфаў, стрымліваць іх. У гэтай сувязі прадпрыемства жытлёва-камунальнага гаспадаркі павінны арыентавацца на мясцовыя віды паліва (МВП), паколькі кошт іх больш танны: напрыклад, адна тона мясцовага ўмоўнага паліва абходзіцца ў 70—80 долараў, а ўваходная цана таго ж газу складае ў гэтым годзе 100 долараў. Між тым, на думку прэм'ер-міністра Сяргея Сідорскага, паказчыкі па выкарыстанню мясцовых відаў паліва пакуль недавальняюцца: пры заданні па павелічэнню іх выкарыстання на гэты год на 450 тыс. туп за першае паўгоддзе спажыванне МВП знізілася на 37,1 тыс. туп. Паводле слоў Лева Дубовіка, над выкананнем гэтага паказчыка недастаткова працуюць у большасці абласцей рэспублікі. А вось у асобных міністэрствах і ўстановах, сярод якіх Леў Дубовік назваў Міністэрства адукацыі, Міністэрства аховы здароўя, наадрот, выкарыстанне мясцовых відаў паліва складае 90—94 працэнты. Ён таксама праінфармаваў, што ў першым паўгоддзі ў краіне зніжана спажыванне паліва на 1,3 мільяна туп.

Прыёмам, што зніжана паказчыка энергаёмкасці ВУП апыраджвае заплачанавага тэмпы: пры заданні на паўгоддзе мінус 5 працэнтаў яна зніжвалася на 12,7 працэнта. Дарчы, які заўважыў Леў Дубовік, летас наша краіна мела лепшыя спад краін СНД паказчык па энергаёмкасці ВУП. Каб «зацэментваць» гэта дасягненне, краіне неабходна павялічваць аб'ёмы фінансавання мерапрыемстваў па энергазберажэнню, лічыць спецыяліст. Між іншым, у рэспубліцы на самай справе штогод лічыцца па фінансаванню энергазберажэння становіцца ўсё больш высокім. Так, калі летас на гэты мэты пайшло 600 мільянаў долараў, то ў гэтым годзе прагназуецца інвеставаць ужо 800 млн. Наleta, які мяркуе Леў Дубовік, мы павінны выйсці на аб'ём больш як мільярд долараў ЗША. Акрамя таго, у будучым годзе, паведаміў ён, плануецца поўнацю выключыць з паліва-энергетычнага балансу краіны пачынае бытавое паліва і скараціць спажыванне мазуту. «Да канца 2008 года — у першым квартале, мы павінны поўнацю выключыць выкарыстанне пачынае бытавое паліва», — сказаў Леў Дубовік. Сёлетня рэспубліцы ўдалося знізіць спажыванне мазуту ў два разы. Аднак гэтая недастаткова, лічыць ён. Выкарыстанне мазуту ў 2008 годзе да канца першага паўгоддзя павіна застацца толькі ў сістэме Мінэнерга які рэзервуе паліва, і ў канцэне «Белнафтахім» — для тэхналагічных мэтаў. Усе астатнія міністэрствы, перакананы дырэктар дэпартаменту па энергаэфектыўнасці, павінны адмовіцца ад яго прымянення.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

У БЕЛАРУСІ НЕ КАХАЕЦЦА РЭЗКАГА ПАВЫШЭННЯ ЦЭН НА МУКУ І ХЛЕБАБУЛАЧНЫЯ ВЫРАБЫ

— паведаміў намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання, дырэктар Дэпартаменту па хлебпрадуктах Васіль СЕДЗІН.

Паводле яго слоў, у суседніх краінах цэны на гэту прадукцыю павялічыліся з-за недабору збожжа. У Беларусі ж дзяржаўныя прадпрыемствы збожжа дзяржаўнае выкарыстання, таму праблем з забеспячэннем сыравінай для вытворчасці мукі ў рэспубліцы няма, падкрэсліў дырэктар Дэпартаменту па хлебпрадуктах. Акрамя таго, у нашай краіне працэс цэнаўтварэння на сацыяльна значную прадукцыю больш кіруемы, лічыць Васіль Седзін. Раней былі павялічаны закупачныя цэны на збожжа па дзяржаўнаму — у сярэднім на 15 працэнтаў (на пшаніцу — на 16 працэнтаў, на жыта — на 14,7 працэнта). Разам з тым цэны на хлеб-булачныя вырабы і муку павялічыцца нязначна, у памеры індекса інфляцыі. Згодна з рашэннем урада ў жніўні-верасні хлеб-булачныя вырабы падарожжаць не больш як на 3,5 працэнта, а мука — на 5-6 працэнтаў. Такім чынам, рэзкага скачка цэн не адбудзецца, падкрэсліў кіраўнік галіновага ведамства.

Ташыяна ЛОБАС, БЕЛТА.

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» аб'яўляе конкурс на замыхчэнне наступных пасадаў:

- кафедра фармацыйных тэхналогій у культуры: загадчык кафедры (кандыдат навуки);
- кафедра беларускай і сусветнай мастацкай культуры: дацэнт, старшы выкладчык;
- кафедра замежных моў: выкладчык;
- кафедра беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры: дацэнт;
- кафедра культуралогіі: дацэнт;
- кафедра менеджменту сацыякультурнай дзейнасці: дацэнт;
- кафедра педагогікі сацыякультурнай дзейнасці: дацэнт;
- кафедра беларускай народна-песеннай творчасці: старшы выкладчык;
- кафедра харавога і вакальнага мастацтва: дацэнт;
- кафедра менеджменту інфармацыйна-дакументнай сферы: дацэнт, старшы выкладчык;
- кафедра інфармацыйных рэсурсаў: дацэнт (2), старшы выкладчык;
- кафедра гісторыі Беларусі і музейзнаўства: старшы выкладчык.

ОАО «Белтрубопроводстрой»

объявляет акционером о замене депозитария. В данный момент ОАО «Белтрубопроводстрой» обслуживает депозитарий ЗАО «Генеральная система инвестиций», находящийся по адресу:

220888, г. Минск, ул. Пулихова д. 53, к. 804д, тел. 285-34-34.

КУРСЫ ВАЛЮТ	Курси замежных валют, установленные НБ РБ с 12.09.2007 г. (для бн разлікаў)
1 доллар США	2 148,00
1 еўра	2 962,20
1 латыўскі лат	4 227,93
1 літоўскі літ	858,00
1 чэшская крона	107,30
1 польскі злоты	780,38
1 расійскі рубель	84,18
1 украінская грыўня	429,34

Курси замежных валют для безвалютных разлікаў	Цэнтрабанк РФ
1 USD	25,154
10 UAH	50,703
1000 BYR	11,8614
EUR	35,1857

Курс у ааніельскіх кампаніях (на 11.09.2007 г.)
USD — 2135 / 2210

«ТЫ, МОЙ БРАТ, КАГО ЗВАЦЬ БЕЛАРУСАМ, РОДНОЙ МОВЫ СВАЁЙ НЕ ЦУРАЙСЯ...»

Рэпартаж з колаў



«Атлант» прыязміліся ў Дунілавічах: на першым плане — шчыльнік ўладальнік Дамітрый Андрэевіч ЛУГАВЫ з дачкай Марыяй.

...А мусіць, добра таму, хто нікога не робіць? Ён, як вядома, не памыляецца. Мы ж, святая, гэта, здаецца, зрабілі. Думалі, прынамсі, што высокім чыпер не да нас, на сустрэчы яны проста не прыдуць! — бульба, усе ў градках і градах. Значыць, ехаць трэба ў гарады?

А атрымалася... Зрэшты, па парадку. Месяцам першай сустрэчы не выпадаваў бы абраны Маладзечанскі завод «УНІКАБ»:

з ім у старэйшай беларускай газеце даўня партнёрскай сувязі. Гэта значыць, што «Звязда» не раз пісала аб вопыце работы прадпрыемства, сачыла за новымі напрамкамі. Вось і на гэты раз фотакорэспандэнт найперш запрасілі ў цэх. Мы ж — сустракалі гэсцы ў невялікай зале пасяджэнняў.

Прыгожы быў люд — сярэдняга, асноўнаму, веку, відаць, адукаваны, разумны. Дзякаваў Бо-

якоў. Родныя браты, сёстры, унукі, бабулі і дзядулі фактычна не будучы мець ільготы на неабмежаваную рэгістрацыю, давядзецца шукаць вольныя метры. Зрабіць гэта будзе значна лягчэй, бо зарэгістраваць можна не толькі ў гарадской кватэры ці доме, але і на лешчыні. Больш за тое, зарэгістраваць можна будзе нават па даверанасці.

А яшчэ, паводле слоў намесніка начальніка Дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі МУС краіны Анатоля Ланіна, з увар'ядзеннем працэдуры рэгістрацыі пры пераездзе з аднаго месца жыхарства ў другое не трэба будзе, як раней, выпісвацца. Дастаткова з'явіцца ў ЖЭС па новым месцы жыхарства і паведаміць аб сваім прыбыцці. Даведзецца яшчэ заплациць рэгістрацыйную пошліну — 0,2 базавыя велічыні. Для асобаў, якія праігнаруюць патрабаванне памятнага ўказа, прадугледжана адміністрацыйная адказнасць: штраф у памеры ад 2 да 4 базавых велічынь. Але, паводле слоў Людмілы Панфіравай, да 1 студзеня 2008 года плануецца ўнесці змены ў Адміністрацыйны кодэкс, паводле якіх першапачаткова парушальнікі рэжыму рэгістрацыі павінны папярэджаны, а потым ужо штрафаваны. Зрэшты, адказваючы на пытанне «Звязда», Анатоль Ланін паведаміў, што татальнага кантролю за грамадзянамі Беларусі не будзе. Сачыць за тым, каб усе беларусы жылі строга па месцы рэгістрацыі, міліцыя не плануе, а больш разлічана на свядомасць і законнапаслушнасць грамадзян. Не прадугледжана і перарэгістрацыя людзей па месцы жыхарства. Словам, вялікая рэгістрацыйнага ажыятажу ў першы дні наступнага года не павіна быць. А што будзе далей, з жымі бюракратычнымі і іншымі бар'ерамі сутыкнуцца беларусы на шляху да рэгістрацыйнага штампам, пакажым — пабачым.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

У Беларусі арганізацыі гандлю да 40 працэнтаў выручкі будуць накіроўваць на разлікі з сельгасвытворцамі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 10 верасня падпісаў Указ № 426 «Аб парадку разлікаў за сельгасгаспадарчую прадукцыю і харчовыя тавары».

Документ прыняты ў мэтах стымулявання айчынных тавараўтворцаў у нашаршчванні аб'ёмаў вытворчасці прадуктаў харчавання, пашырэнні асартыменту прадукцыі і рынку збыту. Указ прадугледжвае магчымасць накіроўваць у першачарговым парадку да 40 працэнтаў грашовых сродкаў, якія паступаюць на рахуны арганізацый гандлю і спажывецкай кааперацыі, на разлікі з тавараўтворцамі за атрыманую імі сельгасгаспадарчую прадукцыю і харчовыя тавары пры ўмове свечасовага ўнясення бягучых падатковых плацяжкоў. Гэта дасць магчымасць гандлёвым арганізацыям забяспечваць свечасовыя разлікі за мяса-малочную прадукцыю, адзначылі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі.

Чарговыя воінскія званні прысвоены І. Рачкоўскаму і А. Уцюрыву

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прысвоіў чарговыя воінскія званні: генерал-маёра — старшыні Дзяржаўнага камітэта пагранічнай воіскаў Рэспублікі Беларусі палкоўніку Ігару Рачкоўскаму; палкоўніку — начальніку Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі падпалкоўніку Андрэю Уцюрыву.

Адпаведныя ўказы кіраўнік дзяржавы падпісаў 11 верасня, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе Прэзідэнта.

РОЗГАЛАС

А П О Ш Н Я Я
І Н Ф А Р М А Ц Ь Я
С У Т А К

У «ПАЛОН» ВА ЎЛАСНЫМ СКЛЕПЕ

85-гадовая жыхарка Рагачова, якая прахывала ў прыватным сектары па вуліцы Гомельскай, па неасцярожнасці ўпала ва ўласны склеп.

Як паведаміў прэс-сакратар Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС Руслан Габрыльвіч, бабулю выратаваў літаральна выпадак: у госці зарынула суседка, якая і пачула крыкі аб дапамозе. Калі ўлічыць, што здарэнне з састарэлай жанчынай адбылося ўвечары, а начная тэмпература паветра пачала апускацца да нуля, падзенне ў склеп магло мець самыя дрэнныя наступствы, бо самастойна выбрацца з яго пенсіонерка наўрад ці здолела б. Выратавальнікі, якія прыбылі па выкліку, знайшлі жанчыну на дне склепа з адкрытым пераламам галенкі. Пацярпелая была дастаўлена ў бальніцу брыгадай «хуткай дапамогі».

Сяргей РАСОЛЬКА.

ВЫРАТАВАЛЬНІК НЕ ВЯРНУЎСЯ ДАДОМУ...

У надзеле ўвечары ў вёсцы Курывольцы Мастоўскага раёна загінуў 25-гадовы супрацоўнік Ваўкаўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. Паводле звестак Цэнтра прапаганды і навучання пры ўстанове «Гродзенскае абласное ўпраўленне МНС», хлопец прыехаў у родную вёску з мэтай дапамогі па гаспадарцы. Калі 22 гадзін маці паспела сына з'ездзіць на судоваю ўладу па справах. Той паехаў і не вярнуўся. Устрыжожаная маці пайшла яго шукаць з ліхтарыкам і знайшла сына ў яме на вуліцы... Справа ў тым, што за некалькі дзён да гэтага вуліцу перакапілі — мянялі трубы водаравода. Мясцовыя жыхары ведалі пра небяспеку і былі больш асцярожныя. А хлопцы... Як кажуць, у роднай вёсцы нават уніка можна знайсці дарогу. Яма ж нічым не асяялялася, не была агароджана. Быццам бы з аднаго яе боку была нацягнута стужка, але заўважыць яе можна было толькі пры святле. Бады была і ў тым, што дагэтуль вуліца была заасфальтаваная, таму, падаючы ў яму, хлопец, хутчэй за ўсё моцна ударыўся галавой аб кавалкі асфальту. 25-гадовы выратавальнік у пачатку гэтага года ажаніўся, у снежні рываваўся адначасна свай чарговы дзень нараджэння і адначасова — стаў бацькам...

Сяргей РАСОЛЬКА.

«КАНСУЛЬТАЦЫЯ» ЗА \$50 000

У Мінску пракуратурай Ленінскага раёна па матэрыялах падраздзялення па барацьбе з эканамічнай злачыннасцю ГУУС і РУУС узбуджана крымінальная справа ў адносінах да непрацуючага, раней судзімага за разбой, і юрысцонсульта адной са сталічных бальніц.

Паводле папярэдняй інфармацыі, падзорныя падбухтротвалі непрацуючага да дачы хабару ў суме 50 тыс. долараў ЗША. Ліхая двойка, як мяркуюцца, паабіцала сваіму «кліенту», што за гэтыя грошы ўдасца вырашыць пытанне аб змяненні пакарання яго брату: апошні быў асуджаны за крадзяжы, разбой і збойства да 22 гадоў пазбавлення волі. «Заступнік» атрымалі ад непрацуючага 35 тыс. долараў.

Ігар ГРЫШЫН.

Рак лечыцца на народнымі сродкамі

У Беларусі працуюць 5 абласных, 6 мікрабэіных, мінскі гарадскі анкалагічны дыспансэры, а таксама Навукова-даследчы інстытут анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава. Тут размешчана звыш 3,8 тыс. ложкаў. Гэтыя магчымасці дастаткова, каб паспяхова лячыць анкалагічны захворванні. Сёння на дыспансэрным ўліку ў Беларусі знаходзіцца 203 тысячы пацыентаў з анказахворваннямі. З іх звыш паловы кывуць з такім дыягназам 5 і болей гадоў.

Паводле слоў дырэктара НД анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава Іосіфа Залуцкага, інстытут аснашчаны найсучаснейшым абсталяваннем, тут выконваецца ўвесь спектр біяхімічных, радыяцыйных, малекулярна-генетычных і іншых даследаванняў. Таму ў інстытуце лечыцца не толькі анкаворы з усеі рэспублікі, але і з краін блізкага і далёкага замежжа. А да 2010 года ўсе абласныя анкадыспансэры плануецца аснасціць сучасным абсталяваннем для прамянявай тэрапіі. Наглядчыч на тое, што летас колькасць захворванню на злжаканцы ўтварэнні павялічыцца на 13 працэнтаў і склала 373 на 100 тыс. насельніцтва, смяротнасць знізілася на 16 працэнтаў і склала 166 на 100 тыс. насельніцтва.

Для нашай краіны застаецца актуальнай праблема адмовы ад лянчэння. Летас ад спецыялізаванай дапамогі адмовілася амаль тысячна чалавек. Між тым, рак лечыцца сёння, бадай, у палове выпадкаў, а на першай стадыі магчымасць перамагання хваробы ў залежнасці ад віду пухліны і яе лакалізацыі набліжаецца да 95 працэнтаў. Практычна стопрацэнтна вылечыцца рак скуры. Анкалогія немагчыма вылечыць з дапамогай народнай медыцыны. Хворыя ў такіх выпадках толькі губляюць каштоўны час і скарачаюць сваё жыццё. Класічнымі метадамі лячэння раку застаюцца хірургічны, прамянявая тэрапія і хіміятэрапія.

Святлана БІЯРЫСЕНКА.

Нагадаем, падчас трагічных падзей загінула амаль тры тысячы амерыканцаў.

У ІНТЭРНЭЦЕ З'ЯВІЛАСЯ НОВАЕ ПАСЛАННЕ БЕН ЛАДЗНА

11 верасня 2007 года, у шостую гадзіну тэрактаў у Нью-Йорку і Вашынгтоне, у Інтэрнэце з'явіўся другі за апошні тыдзень відэазварот лідара Аль-Каіды Асамы бен Ладзена. Відэазніск паказвае фотаздымак бен Ладзена, а голас за кадрам усплаўне аднаго з тэрарыстаў, які браў удзел у ажыццяўленні тэрактаў 11 верасня. Сапраўднасць відэазніску ўстанаўліваецца.

Нагадаем, першае з кастрычніка 2004 года відэапасланне лідара Аль-Каіды з'явілася 7 верасня 2007 года. У сваім звароце ён закрануў актуальныя сусветныя праблемы і пакрытыкаваў палітыку, якую праводзіць ЗША ў Іраку. Амерыканскія спецслужбы лічаць, што відэазніск сапраўдны і быў зроблены наўдана.

ІЗРАЇЛЬСКІ МІНІСТР ЗАКЛІКАЎ БАЙКАТАВАЦЬ НЯМЕЦКІЯ МАШЫНЫ Ў ПАМ'ЯЦЬ ПРА ХАЛАКОСТ

Ізраільскі міністр, прадстаўнік партыі «Шас», Іцхак Коэн прапанаваў кабінету ў памяць пра Халакост байкатаваць аўтамабілі з Германіі, якія ўрад мае намер закупаць для службовага карыстання. У першыя гады пасля стварэння іўрэйскай дзяржавы байкатаванне прадуктаў з Германіі было цалкам звычайнай справай для Ізраіля і яго жыхароў. Аднак у апошні час краіны ўстанавілі трывалыя эканамічныя сувязі. Кампаніі, якія выпускаюць аўтамабілі Audi і Skoda, выйгралі тэндар на пастаўку машын для кабінета міністраў Ізраіля.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ
І ДЭПУТАТАЎ
МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

12 верасня
2007 г.
№ 35 (89)

КОЖНАМУ СЕЛЬСАВЕТУ — ПА СВАЙМУ БІЗНЭСМЕНУ, або Як абудзіць дзелавую актыўнасць тэрыторый?

Разам з адраджэннем малых гарадоў і вёсак паступова ідзе і адраджэнне прадпрымальніцкай ініцыятывы іх жыхароў. На яе падтрымку накіраваны міжнародны праект, рэалізацыя якога днямі пачнецца ў нашай краіне. Поўная назва праекта «Садзейнічанне рэгіянальнаму развіццю сельскіх рэгіёнаў праз павышэнне эфектыўнай занятасці і канкурэнтаздольнасці малых прадпрыемстваў». З беларускага боку яго ўзначальвае намеснік старшыні Бізнэс-саюза прадпрымальнікаў і наймальнік імя прафесара М.С. Куняўскага Валяцін МАКАР. З ім сустрэўся наш карэспандэнт.

— Валяцін Іванавіч, як вынікае з назвы праекта, ён прысвечаны выключна ўнутраным праблемам Беларусі. Чаму ж тады гэта міжнародны праект?

— Наш саюз — грамадская некамерцыйная арганізацыя. Адна з яе асноўных мэтаў — садзейнічанне рынкавым рэфармам, станавленню і развіццю незалежнага сектара эканомікі. Мы здолелі пераканаць партнёраў з Франкфурцкага міжнароднага адукацыйнага цэнтру ў рамках праграмы «Падтрымка Беларусі» нямецкага ўрада на 2007–2008 гады выдзеліць частку сродкаў на фінансаванне гэтага, на наш погляд, надзвычай актуальнага праекта. Са свайго боку мы таксама знайшлі крыніцы фінансавання ўдзелу ў яго ажыццяўленні.

— А ці не перабольшваеце вы праблему? Як вядо-

ма, апошнім часам у краіне зніжаецца зарэгістраванае беспрацоўе.

— Агульнавядома, што найбольш складаная сітуацыя з занятасцю назіраецца ў сельскіх раёнах і малых гарадах. Дзяржава не магла не звярнуць увагу на гэту праблему. Невыпадкова сёлета 7 чэрвеня выйшаў Указ Прэзідэнта аб дзяржаўнай комплекснай праграме развіцця рэгіёнаў, малых і сярэдніх гарадскіх пасяленняў на 2007–2010 гады. Указ прадугледжвае распрацоўку і рэалізацыю канкрэтных мераў па стымуляванні прадпрымальніцтва. Дарэчы, аб гэтым гаворыцца і ў праграме па адраджэнню і развіццю вёскі на 2005–2010 гады. Так што наш праект у значнай ступені распрацаваны і працяг мераў па выкананню гэтых важных дакументаў.

— Якая яго геаграфія?

— Месца рэалізацыі праекта — раёны Магілёўскай і Мінскай абласцей. З першай у нас падпісана ўжо адпаведнае пагадненне, з другой усё падрыхтавана да падпісання дакумента і пачатку сумеснай работы. Там, на мой погляд, пасля прызначэння новага губернатара сталі больш адказна ставіцца да праблематыкі жыцця так званай глыбіні.

— На каго разлічаны праект?

— На актыўную і дынамічную частку насельніцтва малых гарадоў і вёсак у першую чаргу. Там, ведаю па ўласнаму вопыту, жыве шмат людзей, здольных рэнтабельна павесці ўласную справу.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



Староста вуліцы ў вёсцы Богіна, галоўны бухгалтар СВК «Богіна» Браслаўскага раёна Жанна ЛІМАНОЎСКАЯ.

Фота А.Анатольскага

АЦЯПЛЯЛЬНЫ СЕЗОН

ХАЛАДЫ ЗНЯНАЦКУ НЕ ЗАСТАНОУЦЬ?

Пенсіянер Андрэй Яфрэмавіч Драздоў жыве ў Фаніпалі. Уласную кватэру ў ведамасным доме атрымаў больш як дваццаць гадоў таму. Уласны спрыялі вясела, яшчэ ё — атрымаць уласны куток было запавятай мэтай жывучага. Аднак для многіх жыхароў дома № 3 на вуліцы Заводскай радасць аказалася нядоўгай. Праз пэўны час пачаліся сур'ёзныя праблемы — узімку, калі былі моцныя марозы, тэмпература ў кватэрах апускалася да 6 градусаў. Усе спробы выправіць сітуацыю аказаліся марнымі — надыходу халоднай пары людзі чакалі з апасеннем...

«Кажух» для... дома

У мінулым ацяпляльным сезоне «замаразкі» ў кватэрах паўтараліся з заўсёднай рэгулярнасцю. Прычым адпаведнае пытанне аказалася актуальным для жыхароў 19 шматпавярхоўных дамоў Фаніпалі. Калі ўлічыць той факт, што ўсяго такіх будынкаў у гарнісоўку 45, то праблема падаецца сапраўды глабальнай, і галоўнае, балоучай для вялікай колькасці жыхароў. Таму сёлета ў міжакцяп-

ляны перыяд было вырашана паступальна давесці да ладу «праблемны» жылфонд. Як заўсёды, стрымліваць неадходныя сродкі: адпаведнае пытанне аказалася актуальным (1 квадратны метр цэпавой мадэрнізацыі «пацягне» да 300 долараў). Аднак праблему ўдалося зрушыць з «мёртвай кропкі» — патрэбны грошы былі знойдзены.

Адначасова праводзіцца і капітальны рамонт у пад'ездах, усталяваюцца металічныя дзверы з дамафонам. Карэцый кажухі, халодны і нятуглы будынак сапраўды атрымаў «дру-

гое жыццё». Абышлася так цяплавая мадэрнізацыя (яе праводзілі на працягу трох месяцаў) дзесьці ў чвэрць мільярда рублёў. Дарагавата, аднак і людзям добра, і ў камунальнікаў страты змяншаюцца.

— Такія праблемы характэрныя для жыхароў дамоў ўраўнаважанага будаўніцтва адпаведнай серыі, — тлумачыць дырэктар Фаніпальскага аб'яднанага камунальных службаў Дамітрый Чыжэўскі. — З-за пэўных канструкцыйных недахопаў будынкаў вялікае колькасць цэпла губляецца, даводзіцца практычна абгаравіць вуліцу. Каб гэтага пазбегнуць, і праводзіцца мадэрнізацыя. Шэраг мерапрыемстваў мы імкнемся выканаць уласнымі сіламі, каб зменшыць агульны кошт работ.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

АДКРЫТЫ ФОРУМ

ПАЎНАМОЦТВАЎ СТАЛА БОЛЬШ, А ГРОШАЙ НЕ ПРЫБАВІЛАСЯ?

Ніна ГАРДЗЕЙЧЫК, старшыня Стара-вольскага сельскага Савета дэпутатаў Пружанскага раёна:

— Сёння сельскаму Савету без камп'ютара — ніяк. У нас іх два. Там знаходзіцца ўся база даных. Усё намога паскарэе работу. У камп'ютары захоўваюцца ўсе даведкі, якія мы выдавалі людзям. Раз у год уносім туды ўдкладзенні, якія датычацца змяненняў у складзе сям'і, ці карэктуем даныя аб асабістых падсобных гаспадарках. Дзякуючы спецыяльнай праграме «Сельскі Савет» значна спрасціўся працэс падрыхтоўкі статыстычных справаздач. Цяпер, каб, напрыклад, падлічыць колькасць пасяўных плошчаў ці жывёлы насельніцтва, трэба націснуць адну-дзве кlawшы — і камп'ютар сам усё знойдзе, падлічыць.

...Ідзе па вёсцы і так хочацца сапраўднай цывілізацыі — хоць бы фасады падфарбаваць і вуліцы адрамантаваць. Апошнія ў нас — у сумным стане. Але ў адпаведнасці з Указам № 21 сёння мы рыхуем дакументы па перадачы ўсіх дарог і вуліц спецыяльнай арганізацыі. Каму менавіта — дарожнаму ўпраўленню або жыллёва-камунальнай гаспадарцы — будзе вырашацца на раённым узроўні.

Затое ў нас няма праблем з раённымі электрасеткамі — мы толькі робім заяўкі на замену лічбальнік ці рамонт. Паказанні з электралічбальніка таксама знікаюць прадстаўнікі РЭС, і мы ім у гэтым плане давяраем.

Сцяпан ГРЫЦКЕВІЧ, старшыня Боркавіцкага сельскага Савета дэпутатаў Верхнядзвінскага раёна:

— Што датычацца пераліку дадатковых паступленняў у сельсавеці бюджэт, дадзенага ва Указе, мы там для сябе пакуль што нічога не знайшлі. Здаць штосці ў арэнду? Ёсць у нас стары будынак былой бібліятэкі, але каму ён патрэбны? Ды і з аграгатурызмам нічога не атрымаецца — мы ж не Браслаўшчына... Асноўныя змяненні, якія адбыліся ў нашым сельскім Савеце, датычацца матэрыяльна-тэхнічнай базы. Раней мы с'як-так перабіваліся з транспартам, але сёлета чакаем паабшчанаю «сямёрку» — казалі, што машыну дадуць дакладна.

Ёсць праблемы з асвятленнем: з аднаго боку, тарыфы растуць, з другога — трэба вытрымліваць сацыяльныя стандарты. Але на лета мы лічым выключальнікі ўвогуле — у адваротным выпадку да новага года не дацінем, разлічваюцца за электрычнасць не будзе чым... Ёсць праблемы і з кантролем за паказаннямі электралічбальнікаў. Давяраць у гэтай справе раённым электрасеткам нельга — у нас у раёне былі выпадкі, калі іх даныя не супадлі з данымі сельсавецкай камітэты. Таму я асабіста кантралюю паказанні электралічбальнікаў — а хто яшчэ будзе гэтым займацца?

Ёсць праблемы і па дарогах. З тымі, якія ідуць ад вёскі да вёскі, усё зразумела. А вольна як быць з выскочымі вуліцамі? У нас яны ў падвешаным стане, хоць рамантаваць іх неабход-

на было ўжо даўно. Раней вуліцамі займаліся ўсё разам — і сельскі Савет, і наш прафтэхлізмі, і лесасклад, і дарожнікі. Хто паліваў дапамагаў, хто — тэхнікай. Зімой бралі ў лічэй старэйнік бульдозер, самі кулялі паліва і расчышчалі вуліцы. Але ці многа адным бульдозерам зробіш? Стан дарожнай сеткі ў Боркавічах — цэнтры сельсаветаў — дрэнны. Яна даўно мае патрэбу ў клопце спецыялістаў. Мы на гэта вельмі разлічваем.

Алена ГАЛАТА, старшыня Азершчынскага сельскага Савета дэпутатаў Рачыцкага раёна:

— Пасля выхаду Указа № 21 паўнамоцтваў у Саветаў стала больш, а вольна грошай не прыбавілася. У прынцыпе, даходных палажэнняў ва Указе многа, але што яны даюць рэальна? На практыцы ў маім сельсавеце працуюць толькі тыя палажэнні, якія існавалі раней: аб зямельным падатку, падатку на нерухомасць, дзяржаўшліне...

Возьмем для прыкладу палажэнне, якое датычыцца арэнды. Мы здаём у арэнду тры памішканні: два займаюць паштовыя аддзяленні, і адно — ашчадная каса. За арэнду мы атрымліваем 17 еўра ў месяц, з якіх 50 працэнтаў пералічваем у бюджэт. З астатніх грошай плацім падаткі, пасля чаго застаецца... 3 еўра ў месяц. Гэта і ёсць наш «даход» ад арэнды.

Здаём мы ў арэнду і зямельныя ўчасткі. Але калі атрымліваем з іх даход у суме, скажам, 400 тысяч рублёў, то нам на гэтыя ж 400 тысяч «уразаюць» датацыю.

Адзінае выйсце — добраахвотны ўнёскі грамадзян, і мы гэта пытанне зараз абмяркоўваем. Хоць раней мясцовыя падаткі і зборы існавалі ў абавязковым парадку (памятаю, як сама здавала пэўную суму ў агульную касу). Грошы ішлі на агульныя мэты — добраўпарадкаванне калодзежаў, утрыманне грамадзянскіх могілак.

Сёння ж людзі, якія карыстаюцца калодзежамі, нікому нічога не плацяць. Між тым, санстанцыя пастаянна патрабуе ад мясцовай улады ўтрымліваць калодзежы ў нармальным стане. Дзе ўзяць на гэта сродкі, калі мы не можам спаганяць з людзей грошы ў абавязковым парадку? Спрабавалі праводзіць сярэднюю парадку ў тлумачальную работу наконце доб-

раахвотных уносаў — ніхто не пагадзіўся. Маўляў, вы ўлада, гэта ва-шы праблемы.

Застаецца адно выйсце — перадаць калодзежы на баланс раённага

плату... Але тут зноў узнікае пытанне: а як быць тым старшыням Саветаў, у якіх «малочны» грошай няма? Ды і ў мяне яны не заўсёды будуць. Як тады ўтрымліваць такую неабходную рабочую адзінку? Таму гэта пытанне трэба вырашаць на больш высокім узроўні — з самага пачатку закладаць у бюджэт стаўку рабочага пры сельсавецкай. Маленькім сельсаветам вяліка камунальных унітарных прадпрыемстваў не патрэбны. А вольна адзін рабочы быць павінен — абкасіць могілкі, вуліцу, тэрыторыю каля пустычага дома... Ды мяне цалкам задаволіць, калі ён будзе толькі паўгода працаваць, але гэта павінна быць афіцыйна закладзена ў адпаведныя дакументы.

Васіль ЛАЎРУШЧЫК, старшыня Ятраўскага сельскага Савета дэпутатаў Навагрудскага раёна:

— У дадзены момант у нас ідзе аб'яднанне невялікіх сельсаветаў там, дзе гаспадаркі ўжо аб'ядналіся. Чакае такая працэдура і наш сельсавет. Але нам усё роўна ўваўлі адзінку бухгалтара, каб лічыць бюджэт, і гэта добра. Бюджэт мы падлічылі, як патрабавалася ва Указе, зрабілі інвентарызацыю дарог. Іх, дарэчы, не вельмі многа, і калі ўсё дарожнае арганізацыя прынялі большую частку, то з меншай як-небудзь справацца.

З водараводным сеткам пытанне, па сутнасці, трымаецца на «нулі», хоць мы ўжо аддалі свае прапановы на іх перадачы. У нас на балансе водаправода няма, хоць рэальна ён існуе ў Ятры і падведзены да дамоў катэджнага тыпу.

Увогуле, цэнтр сельсавета ў нас надрэзаны, але жыць тут няма каму. З амаль 700 чалавек 400 — пенсіянеры, а з іх 250 — адзінкі. Вольна школа зараз стала базавай — 39 вучняў тут застаюцца. А яшчэ летас яна была сярэдняй. І перспектывы на павялічэнне колькасці дзяцей няма.

Але камп'ютар, ксеракс і факс нам далі. Машыну новую выдзелілі ў 2006 годзе. Позна выдзелілі — я ўжо 20 гадоў адпрацаваў тут. Дарэчы, калі параўнаць стаўленне да старшыні Савета тады і цяпер — неба і зямля. Раней фігура старшыні была менш заўважная. Калі гэта нармальна працавалі, і менавіта да іх кіраванні людзі звярталіся па дапамогу. А калі многія гаспадаркі разваліліся, вясцоўцы прапалі дарожку сюды.

Дапамагчы людзям пастадыць — убрэць ураджаў праблему няма. Таму што на 400 двараў у нас 60 рабочых коней. Акрамя таго, на прызядзінных участках маецца 14 трактароў усемагчымай мадыфікацыі (не лічычы самаробных). Пэўны комплекс работ выконвае і прыватны прадпрымальнік, у якога таксама ёсць набор тэхнікі. Цэны на паслугі ў яго невысокія, таму і кліенты не пераводзяцца. Абкосам тэрыторыі займаемся самі — наймаем чалавека, заключаем з ім часовы дагавор і плацім грошы з артыкула на добраўпарадкаванне.

ПРОШУ СЛОВА

ДЕПУТАТЫ, НА ВЫЕЗД!

Засядання Воложинскага райсовета проходзяць вон стэн кабінетаў

Советы дэпутатаў як аснова меснаго ўправлення і самаўправлення выконваюць важную задачу — забяспечваюць людзей. Сёння яны існуюць для гэтаго ўсе вольна, прадставленныя Указам Прэзідэнта ад 12 студзеня 2007 года № 21 «О павышэнні ролі арганіў меснаго ўправлення і самаўправлення і рашэнні вольна праблем жыццёабеспячэння насельніцтва».

Этот документ в определенной степени удовлетворил надежды всех председателей Советов депутатов первичного уровня: у них появилась нормативно-правовая база деятельности, а также больше возможностей в решении вопросов жизнеобеспечения. Имеются и полномочия вносить предложения в районный исполнительный комитет о привлечении к ответственности должностных лиц, руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории района. Указ предоставил новые возможности и в решении финансово-экономических вопросов — прежде всего определен порядок формирования бюджета первичного уровня, включая четкий перечень доходных источников.

Вместе с тем считаю, что самыми важными пунктами Указа являются положения о передаче систем водоснабжения и водоотведения, миниполигонов для твердых бытовых отходов, дорог и улиц населенных пунктов, других объектов недвижимости на баланс специализированных коммунальных служб. На сегодняшний день практически все объекты социально-культурной сферы на нашей территории переданы на баланс соответствующих отделов районного исполнительного комитета. В настоящее время решается вопрос передачи систем водоснабжения и водоотведения, миниполигонов, дорог и улиц сельских населенных пунктов. Сегодня для обслуживания сельского населения задействовано 139 артезианских скважин (из них 84 используются в производстве сельскохозяйственных предприятий), более пятисот водопроводных колонок, водопроводные сети протяженностью 191 километр и канализационные — 25 километров, 92 миниполигона. В настоящее время все эти объекты находятся на балансе сельскохозяйственных предприятий, и ситуация, которая складывается в связи с их передачей, непростая.

Обсуждения, проведенные комиссией в составе специалистов райжилкоммуноз, управления капитального строительства и сельскохозяйственных предприятий, показали, что техническое состояние объектов, построенных в 70–80-е годы, в большинстве случаев невысокое, требуются значительные ремонтные работы. Для обеспечения их надежной работоспособности необходимо вложить много и финансов, и финансовых средств.

Второй вопрос, который возникает при передаче: каким образом поступить с артезианской, которой пользуются и население, и СПК? Сельхозпредприятие оставляет ее на своем балансе, а водопроводные сети, согласно Указу, передаются на баланс ЖХХ. Но в результате райжилкоммуноз понесет убытки — ведь тарифы на поставку воды юридическим лицам значительно выше, чем для населения.

Сегодня идет активная работа по передаче внутрихозяйственных дорог и улиц населенных пунктов в хозяйственное ведение КУП «Минскобдорстрой». Сельскими исполнительными комитетами проводится подготовка актов приема-передачи дорог и улиц сельских населенных пунктов для утверждения райисполкома.

Передача на баланс соответствующих коммунальных служб подлежат 440 улиц и переулков протяженностью 351 километр. Для содержания их специализированными дорожными организациями необходимы дополнительные финансовые и трудовые ресурсы, укрепление материально-технической базы данных организаций.

Одна из наиболее эффективных форм связи депутатского корпуса с населением — проведение встреч и отчетов о депутатской деятельности в избирательном округе.

Все наши избиратели уже знают, что вторая среда каждого месяца — это День депутата, который проводится по инициативе и требованию Мінскаго абласнога Савета дэпутатаў, яго прадседатэля Святланы Герасімовіч. В этот день в своих округах избиратели встречаются с депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, депутатами областного, районного Советов депутатов. Депутаты посещают ветеранов войны и труда, многодетные семьи, одиноко проживающих, а также семьи, относящиеся к неблагополучным, интересуются условиями их жизни, стараются выслушать в проблемы и нужды, оказать содействие в их решении. Это дает возможность быстро реагировать на все вопросы жизнедеятельности избирателей и принимать соответствующие решения.

Для более оперативного изучения проблем, возникающих у населения, а также для своевременного доведения до сведения избирателей принимаемых государственных органами решений в районе создано 62 уличных и 29 сельских комитетов, избрано 210 старост. В состав органов общественного самоуправления мы стараемся подбирать людей с активной жизненной позицией, тех, кто любит и может работать с населением.

Уже вошло в практику, что рабочий день председателя Совета депутатов первичного уровня начинается с телефонного звонка и разговора со старостой деревни, председателем уличного или домового комитета. Органы общественного территориального самоуправления информируют Советов обо всех проблемных вопросах, которые имеются у жителей, о замечаниях и предложениях к местной власти. В большинстве случаев возникающие вопросы решаются на месте — председателями Советов депутатов совместно с руководителями СПК или, как в поселке Ивенец, совместно с Советом директоров. Если при этом необходимо участие районных служб, председатели поселкового и сельских Советов депутатов обращаются в президиум райсовета депутатов, районный исполнительный комитет. В любом случае на поставленные вопросы всегда находятся ответы: в большинстве случаев они положительные, а бывают и отрицательные. Но они всегда доведены через депутатов и актив Советов до сведения избирателей.

Отдача от работы старост на местах во многом зависит от позиции сельского Совета депутатов, его председателя, и, в свою очередь, от продуманности подбора кандидатур старосты, председателя уличного комитета. Не могу не отметить председателя уличного комитета г.п. Ивенец Геннадия Альфонсовича Желтка, который увлеченно занимается благоустройством своего микрорайона, собирая вокруг себя единомышленников. Под его началом, по его инициативе, построена площадка, где постоянно проводятся спортивные соревнования с жителями соседних улиц. Сейчас люди благоустраивают зону отдыха около озера, запустили туда мальков, на зиму собираются оборудовать горку для катания...

Сегодня районный Совет депутатов уделяет первоочередное внимание обращениям граждан. Здесь мы работаем совместно с отделом идеологической работы райисполкома, представителями других районных структур. Прямую связь населения с органами власти помогают обеспечить собрания граждан. Как показала практика, живое слово и непосредственное общение с людьми в современных условиях незаменимы. На этих встречах решаются возникающие у людей проблемы, проводятся беседы по актуальным вопросам, касающимся жизни района и области, внутренней и внешней политики нашего государства. Каждую неделю на аппаратном совещании у председателя районного Совета депутатов председатели Советов депутатов первичного уровня рассказывают о состоянии работы с обращениями граждан.

В марте этого года президиумом районного Совета депутатов проводилась «прямая линия» по вопросу работы депутатов в избирательных округах. Жители района имели возможность позвонить и сказать все, что они думают о работе своего избрания, дать предложения по улучшению работы депутатского корпуса.

По-новому подходим и к проведению сессий районного Совета депутатов, его президиума, постоянных комиссий: все заседания у нас — только выездные. Последнее заседание президиума районного Совета депутатов состоялось с выездом в Забресье и Узболотский сельсоветы, где рассматривался вопрос торгового обслуживания населения. Депутаты посетили объекты торговли в пяти деревнях и везде встретились с жителями, активом сельского Совета. Предложения по улучшению торгового обслуживания, которые вносили сельчане, были учтены президиумом при принятии решения по этому вопросу.

В Ивенецком сельсовете прошла выездная сессия районного Совета депутатов во вопросу внедрения программы энергосбережения. Депутаты на примере коммунального унитарного предприятия «Ивенецкое жилищно-коммунальное хозяйство», коллективного унитарного предприятия «Свицка» и Ивенецкого дома-интерната на практике ознакомились с опытом экономии топливно-энергетических ресурсов. А самое главное — в работе сессии участвовали председатели уличных и домовых комитетов поселка, старосты деревень из близлежащих сельсоветов. Обо всем, что увидели, они расскажут своим односельчанам.

Анатоль КУЛАК, председатель Воложинского районного Совета депутатов.

СВЯЗДА БІЗНЭС, ЭКАНОМІКА, ФІНАНСЫ СПРАВА

«МАЮ ВОЛЬНОМУ ХВІЛІНУ — НА БАЛОТА Ў ЖУРАВІНЫ!»

Працуе Вольга Дабрыня за гадзачы складу гаруча-змазачных матэрыялаў і запчастак у СКГ «Наўгарод». 155 тысяч беларускіх рублёў — месчны заробак жанчыны.



«Мае ўнікі, Ігар і Дзіма, не прамяняць журавінаў морс ні на які ліманад, — усміхаецца Вольга Кірылаўна. — А калі дзяржца, што хто-небудзь уграць у лазні (а мы топім лазню па-чорнаму), то і тут гадзіца прыйдзе на дапамогу. Дастануць толькі закладзі ў вушы тры—чыцры журавіны — і ад атручвання ўгарным газам не застанеца і следу».

Сума невялікая. Але людзі май-загартоўкі (а я яшчэ вывучыла пры керасаванай лямпе, купіла трыць буханкі хлеба за 7 капеек, бо на цэлюю не было грошай) не прывычаліся скардзіцца на лёс, — гаворыць Вольга Кірылаўна. — Вось пенька ў хад разавальваецца. Трэба наняць майстра. Колькі папаросіць за работу? Мо тысяч 100... А дзе іх браць?

Віцебскі абласны выканаўчы камітэт вызначыў тэрмін збору журавінаў на тэрыторыі вобласці з 1 верасня. Самае запатрабаванае месца збору — гідралагічны заказнік рэспубліканскага значэння «Ельня» на тэрыторыі Міёрскага і Шаркаўшчынскага раёнаў.

Як пачуем, што сезон адкрыты, такі і «пльвіём» на балота, — адзначае мая суразмоўца. — Але год на год не прыходзіцца. Вось, напрыклад, сёлета ягад не багата. Безумоўна, сказваецца асушэнне балот. Але, пераканана, існуе яшчэ больш небяспечная паргоза — «камбайнер-самавука». Душа баліць, калі бачу... Голенькія, без лісточкаў, прудкі, выдраны з каранёвым мохам... Пасля вар'яцтва такіх «умельцаў» пашкоджаныя кусцікі як мінімум два гадзіны даюць ураджаю.

Пакуль мы з Вольгай Кірылаўнай размаўлялі, патэлефанавала яе сяброўка, таксама зайзятая зборальніца ягад, маці траіх дзяцей Зоя Івануна (жыве ў суседняй вёсцы і працуе са-сартаркай). Хацела дамовіцца аб дні чарговага паломніцтва ў «Ельню».

Паводле слоў Вольгі Кірылаўны, ягады можна здаваць, як у магазін, такі і камерсантам. Прымаюць іх у абодвух месцах па аднолькавым кошыце. Адрозненне ў тым, што да камерсантаў можна крочыць адразу з балота, а вось перад тым, як аднесці журавіны ў гандлёвы пункт, іх абавязкова трэба прасушыць.

Ходзім на балота кампаніямі. Так і надзейней, і веселей. Маюцца ў нас свае рытуалы. Як праціла, два разы абедам (кожны, каму хоць раз даводзілася быць у лесе, ведае, якой тут смачнай здаецца любая ежа). Калі заканчавецца гарбуца, бата ці кавя, якую прынеслі з дому, п'ём цераз хусцінку (абавязкова паркалеву) балотную ваду. Яна вельмі смачная, халодная, як крынічная, і пахне мохам.

Толькі вось амаль усе ягады, якія мы здаём, ідуць на экспарт у Еўропу. А чым б у нашым раённым цэнтры не пабудавалі гародніна-сушыльны завод на перапрацоўцы ягад? — выказвае зусім не рытарычныя пытанні май гаспадарка.

Кіраў у гэты момант у дыспетчарскую сельскагаспадарчага кааператыва зайшлі тры мужчыны. — Ці праўда, што не мужчынская гэта справа — хадзіць у ягады? — ці-каўляюся.

Не, — здзіўліў сваім адказам намеснік старшыні райсельскагаспадарка па механізацыі Леанід Хавель. — Я, калі быў меншы, хадзіў. Зараз бы не адмоўлюся. Але праца не давалае. Ча-су не хапае.

Мне таксама ў дзяцінстве да-валяло пабыць на балоце, — гаво-раць інжынер Вітольд Катовіч. — Але маці хутка зразумела, што збіральнік ягад з мяне не атрымаецца, і па-кінула мяне дома за гаспадара. На-огул гэта цяжкі спосаб заробку грошай. Акрамя таго, што на кукішках цэлы дзень праціша, дык пасля яшчэ, каб выйсці з балота, трэба пе-рададзец як мінімум чатырохкіла-метровы шлях з ягадамі за спінай.

Якім мы здаём, ідуць на экспарт у Еўропу. А чым б у нашым раённым цэнтры не пабудавалі гародніна-сушыльны завод на перапрацоўцы ягад? — выказвае зусім не рытарычныя пытанні май гаспадарка.

Вольга Кірылаўна спачатку збірае ягады на продаж, а пасля Пякова 6—7 (па магчымасці) вёдраў са-бе. Сям'я ў вёскае — сыны, унукі, ня-вестка. Усе любяць журавінаў морс з гірляных жбанюў, асабліва пасля бані. Варэнне, джэм, марожаныя ягады... Дзякуючы ім нават зімой у хадце пахне восенню.

Усе мы з дзяцінства памятаем кіслатавы журавіны ў цукры. Зараз іх можна сустрэць на паліцах у ма-газінах. Але не ва ўсіх... Вось вам на ўсёкі выпадак рэцэпт гэтага ла-сунку ад Вольгі ДАБРЫНЯЙ.

Трэба 500 грамаў ягад вымыць і прасушыць на папяровых ручніках. Пасля расцёрці бялок 2—3 яек з 200 грамамі цукровай пудры, дадаць 1 сталовую лыжку ванільну ці лимон-нага соку. Кошыцу ягад абваляць у сумесі і раскочыць на лістах перга-менту.

А ВЫ ВЕДАЕЦЕ, ШТО...

- журавіны амаль на 90 працэнтаў складаюцца з вады;
спелыя журавіны падскокваюць, калі зваліцца на цвёрдую паверхню;
журавінавы сок дапамагае ад інфекцыйных мачавых хвороб (ён не дае кішчаным палачкам прыліпаць да сценак мачавога пузыра і выведзіць іх з арганізма з мочай);
англійская назва журавіны ў перакладзе азначае «ягада журавоў». Такую назву далі ягадзе амерыканскія перасяленцы. Доўгія, тонкія кветкі журавінаў нагадалі ім галаву і дзюбу журава;
індзейцы расціралі журавіны і змешвалі з сушаным мясам, каб падоў-жыць тэрмін яго захоўвання (гэта сумесь называлася пемікан).



Фота Мікалая ШУМА

Дзімітрый Аляхновіч прызнаўся, што такая назірлівасць староняна-га чалавека яго напачатку ўразіла. Сам ён даўно ўпэўнены, што такія юнакі і дзяўчаты выгада адрозні-ваюцца ад сваіх равенскаў. Яны не пакрыўдзяць слабага, яны не сяд-зяць на лаўках пад едаў з цыгар-кай і бутэлькай піва. Яны, здава-ецца, паказваюць неабліга спар-тыўныя вынікі. Для таго і працую дзюжная каманда трэнераў клуба «Кандор».

Для Дзімітрыя Аляхновіча з Камянецкага раёна каратэ стала справай жыцця і бізнэсам Нядаўна ў спортклуб «Кандор» жанчына прывяла сына, вучня малодшых класаў, запісаў у секцыю каратэ. Яе адказ на дзюжурнае пытанне, адкуль дэведзілі пра клуб, здзіўліў трэнераў. Яна сказала, што некалькі гадоў працуе ў прыёмнай камісіі Брэсцкага дзюжуніверсітэта імя Пушкіна. І ўжо навучылася адрозніваць проста выпускнікоў школ ад выпускнікоў секцыі. Маладыя людзі, што прайшлі школу каратэ к'юкісанкай, больш сціплыя, дысцыплінаваныя, што вельмі важна, пазбягаюць шкодных звычак.

Праз нейкі час секцыямі каратэ былі ахоплены ўсе школы раёна і са-мога райцэнтра. І тады іх з працы... папарсілі. Раённым аддзел адукацыі таксама зразумець можна. Без сек-цыі ў гуртоў, а значыць, без дыплат засталіся ўсе фізікультурні раёна. Дзеці літаральна «захваралі» каратэ і не жадалі запісавацца ў іншыя сек-цыі. Потым, праўда, у канфлікт умя-шаўся райвыканкам, кіраўнікоў ра-ённай адукацыі прымуслі перагле-даць сваё рашэнне. Але ж праца-ваць пасля ўсёго па-ранейшаму бы-ло ўжо нельга. І Дзімітрый Аляхновіч падумаў аб тым, каб паставіць лю-бімую справу на камершыюўны асно-ву. Так з'явіўся ў Камянецкім раёне індывідуальны прадпрымальнік па аказанні фізікультурна-адукацый-ных паслуг. Паступова зарэгістра-ваўся як прадпрымальнік і іншыя ка-ляў-трэнеры. Секцыі пачалі праца-ваць на платнай аснове.

І вась гадоў дзесятак таму камя-нецкіх каратэістаў запрасілі выступіць на свяце горада ў Брэсце. Яны пад-ехалі на аўтобусе да плошчы, вый-шлі адтуль у кімано, паказалі сваю праграму, затым зноў селі ў аўтобус і паехалі дадому. Выступленне ўба-чылі тагачасныя першы намеснік стар-шыні аблвыканкама Аляксей Авенчін, гарачы прыхільнік спорту. Віце-гу-бернатар вельмі здзіўліўся, што гэ-тыя прафесіяналы ў кімано зусім не брэсцяны, а наогул нейкія выскочы. Менавіта з падачы другой асобы вобласці каратэ з'явіўся ў Брэсце, спартсмены змэглі арандаваць спар-тыўную залу ў цэнтры горада. І ця-пер клуб па вуліцы Гогаля, 65, веда-юць многія.

Калія тысячы чалавек прайшло праз рукі трэнера Аляхновіча. Мно-гія з іх пайшлі па шлях настаяніка, сталі трэнерамі. Некаторыя дасягнулі пэўных спартыўных вынікаў.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

«ХОД КАНЁМ» КУЛЬБІЦКАГА

Машчыцкі фермер пакуль не мае вялікіх даходаў, але адпачывае душой

Кожны год да фермерства далучаюцца ўсё новыя гаспадары. У людзей не знікае жаданне працаваць на зямлі, што не можа не радаваць. Зразумела, стартаваць ўмовы ў 1990-я і ця-пер — гэта, як кажучу ў Адазе, дзве велькія розніцы. Першыя айчыныя фермеры мелі магчымасць атрымаць крэдыт на вельмі выгадных умовах і хутчэй жа вярнуць. Такім чынам можна было стварыць грунтоўную вытворчую базу, закупіць неабход-ную тэхніку — пусціць добрыя карані, каб утрымацца ў цяжка-часы. Пачынаць зараз намнога цяжэй, тым не менш з'яўляюцца фермерскія гаспадаркі, здольныя дасягнуць спраўдзінных вяр-шэй у сваёй справе.

ПРОСТАЯ ГІСТОРЫЯ Мікалай Кульбіцкі толькі раз-гортаваецца ў фермерстве — свой вопыт у сельскай гаспадарцы па-чаў сур'ёзна напруцоўваць тры гады таму. Менавіта тады ён не-чакана для многіх выкуліў разбу-раную конферму каля вёскі Ма-шчыцы і 1,5 гектара зямлі наўко-ла. Сваіго першага каня Мікалай Фёдаравіч у прамым сансе сло-ва выратаваў «з-пад нажа», калі таго прывезлі здаваць на мяса-камбінат. Кульбіцкі ўгадвае, што яго патэлефанавуў брат Валодзя (які працаваў на гэтым прадпры-емстве) і папрасіў: «Купі каня, я яго вылечу (у жывёлы была раз-бітая нага. — М.Л.)». І вылечыў. Так пачалася ў Мікалая Фёда-равіча свая справа ў вёсцы — ён заняўся развядзеннем коней.

Увогуле па спецыяльнасці Кульбіцкі — іжынер-электрык. Працаваў у электростакх, а пас-ля энергетыкам у Слуцкім рай-спажыўтаварыстве. Аднак 15 га-доў таму вырашыў пачаць улас-ную справу. Угадвае, што адра-зу вельмі калі прыйшлося, перш за ўсё психалагічна — зда-валася, застаўся адзін. Аднак на-крысе пачаў збіраць сабе сябе людзей, цяпер у Кульбіцкага ўласны калектыў — разам з Мі-калаем Фёдаравічам працуюць паўсотні чалавек. Пасляхоўна біз-нес, надзейны партнёрскай су-вязі, прафесійны падначаленыя — чаго яшчэ жадаць. І тут толькі са-мы спраўдзін «ход канём».



Уладзімір БЯЛЯЎСкі на трэніроўцы.

Зараз у Кульбіцкага паўсотні ко-ней. Закуплялі іх з усёй Беларусі, прывозілі і з Расіі. З-за абмежа-ванасці ў сродках набывалі коней-ка-лек, якія ў свой час паказвалі на спартыўных спаборніцтвах добрыя вынікі, аднак атрымалі траўму і «сышлі з дыстанцыі», сталі неза-патрабаванымі. Аднак, як справяд-ліва лічыць Кульбіцкі, тэны ў іх вы-датныя, там можна патомства ня-дрэннае атрымаць. Таксама на ко-незаводзе імя Даватара «ў арэн-ду» бралі жарабца тракеніскай па-роды, прывозілі яго на «сустрэчу» да машычкі кабыл. Дарчы, «жа-нік» зайдзросны — вельмі пры-гожы, з лебядзінай шыяй, на добрых рухах, да зэрэўнага пачуцця (не-маючы Алімпійскіх гуль-няў). Як бачым, справай займаюцца вельмі сур'ёзна і прафесійна,

У Дзень ведаў — дзень здароўя ад «Дарыды»

У мінулым годзе прадпрыемства «Дарыды» завітала да першакласнікаў многіх школ краіны з падарунка-мі ў выглядзе напой уласнай вытворчасці і рэчамі для школы. А сёлета нешта падобнае праводзілася?

Марына Кісліцына, г. Мінск Так. Без сумненняў, што такія акцыі для прадпрыемства «Дарыды» ўжо сталі добрай традыцыяй. Пачатак сёлета года навучнага года больш чым для 9000 першакласнікаў 84 школ краіны прайшоў яшчэ і як дзень здароўя. Прадстаўнікі кампаніі пабывалі на ўрачыцкіх лінейках, дзе школьнікам, якія толькі пачынаюць доўгую адукацыйную шляху, былі падараны лістоўкі-расклады ўрокаў на тыдзень, фірменныя папкі, фла-еры, а ў якасці аздоруўленчага напой — пітная вада «Една Дарыда» і новая распрацоўка прадпрыемства — вітамінізаваны негарызаваны са-давінавы напой «Лумі», зроблены на аснове канцэнтрату натуральна-го сокаў апельсіна, нектарына, маліны, клубніц і яблыка.

Эдуард гаворыць, што прыватны бізнэс — гэта магчымасць не залежаць ад сваякоў, якіх, безумоўна, маглі б яго падтрымаць фінансаво. Яму ж яшчэ і сваю сям'ю карміць трэба. Ды і хочацца самарэаліза-вацца, быць спраўдзін мужчынам, каб хакаяная была як за сцяной. Есць у яго жонка-прыгажуня На-талія, 5-гадовае сын Стас.

Гутарылі мы ў мален-кім офісе. Усяго адзін па-койчы. Паўсюды нейкія ўпакоўкі ад камп'ютарных прыстасаванняў, на невя-лікіх вітрыне — дыскі, мышы... Вельмі я здзіўліўся, калі дэведзіўся, што Эду-ард і яго «правая рука» — Дзімітрый Васеха прад-стаўляюць інтарэсы су-светна вядомай маркі «NTT». Індывідуальны прадпрымальнік Авеціян — афіцыйны дылер гэтай вельмі паважанай кампа-ніі. — Гэта, вядома, наша дасяг-ненне, — расказвае Эдуард Анастольвіч. — «Спачатку мы проста куплялі іх прадукцыю. Безумоўна, абароты ў нас былі невялікія. Але ж працавалі так, каб з намі было прымяна супра-цоўнічаць. І гэты аказалі нам высокі давер. Кліентам прапа-ноўваем якасны тавар ад вы-творцы, гарантыя — 3 гады.

нездарма сваю фермерскую гаспадарку Кульбіцкі спачатку выра-шыў назваць «Элітна». Аднак, як пасля высветлілася ў Міністэрстве юстыцыі, такая назва ўжо ёсць у спецыяльным рээстры. Мікалай Фёдаравіч з лёту прыдумаву нова-ю — «Элітны конь». Як угадвае, з усмешкай, але зарэгістравану та-кую доволі незвычайную «шыльду» без праблем.

СЛУХАЦІ І ДАПАМАГАЦІ Зараз у фермерскай гаспадар-цы Кульбіцкага занятыя шэсць ча-лавек — механізатары, конюхі і г.д. Усё гэта новыя працоўныя месцы, што для вёскі вельмі актуальна. Праўда, патрабаванні да работні-каў у Мікалая Фёдаравіча, мякка кажучы, кроўчын, чым у «звы-чайных» сельгаспрадпрыемствах.

Трэба, каб чалавек быў за-цікаўлены ў тым, які атрымаецца канчатковы вынік, — перакананы Кульбіцкі, — тады гэты самы вы-нік будзе радаваць. Пагледзіце, напрыклад, на Ізраіль: там арга-нізацыя сельскагаспадарчай вы-творчасці знешне нагадвае нашу — тыя ж кааператывы. Але на гэ-тым усё падобна і завярша-ецца. Я ўпэўнены ў тым, што ў кожнай справе неабходна дася-гаць дасканаласці, да гэтага заў-сёды імкнучыся.

Доглед коней — адказная, кар-патлівая праца, таму ў фермерскай гаспадарцы не імкнуча значна пав-ялічваць паголю. Да таго ж вы-творчыя плошчы не дазваляюць вельмі «разганяцца». Тутэйшыя жыхары ўгадваюць, што на мес-цы цяперашняй дзютоўнай і ўтуль-най, зробленай з спраўдзін люд-боўю да жывёлы, канюшні, раней былі адны руіны, якія ледзь не па-таналі ў дрыгве. Так што застаец-ца толькі здагадацца, колькі спар-трэбілаася часу, каб усё тут давес-ці да ладу. Аднак зараз адразу ў-даецца — справай заняўся спраў-дзін гаспадар, які прайшоў усур'ё-з і надоўга.

Падрастаюць мала-дыя коні, якія радуюць вока, асобныя з іх у буд-учым стануць спартыў-нымі знакамітацыямі — у гэтым можна не сумня-вацца. Тым больш, што побач з Кульбіцкім пра-цуюць спраўдзін профі — Уладзімір Бяляўскі. Гэты чалавек з цягліцавага ўро-сту побач з коньмі, у чатырнаццаць ён пачаў займацца ў вучэбнай гру-пе ў Ратамшы. Пасля вы-канану норматыву майстра спорту СССР. Адначасо-ва спасцігаў і навуку ў Го-рацкай сельскагаспадар-чай акадэміі па спецы-яльнасці «заатэхнія».

Зараўдае, як сам кажа, з праўдзінным «ухілам» на конегалоўя. Пасля та-го скляўся лёс, што васа-нашацца гадоў адпраца-ваў на Слуцкім у вядо-

мым агракамбі-наце «Лунічкі». У 1989 г. у гэтай гаспадарцы была арганізавана кон-на-спартыўная база (дзе ў тым ліку працавала і адпаведная сек-цыя). Аднак у 2004-м Бяляўскаму давялося шукаць прымяненне сва-ім ведам і вопыту, паколькі базу за-крылі.

Можна лічыць, што Уладзіміру Анастольвічу пашанцавала, паколь-кі прыкладна ў гэты час Мікалай Кульбіцкі зарэгістрававу сваю фер-мерскую гаспадарку. Так, напэўна, су-пала недзе вышэй, што гэтыя два чалавекі пачалі працаваць раз-ам. Іх згуртаваны «альянс» пры-нес цудоўныя вынікі. Гэта пры тым, што Бяляўскі вельмі спартыўна кар'еру ніколі не закінуў і цяпер з'яўляецца інструктарам па конна-му спорту пры аддзеле адукацыі Слуцкага райвыканкама. Вось тут, напэўна, яшчэ адзін вельмі цікавы момант: на базе фермерскай гаспа-даркі працуе секцыя па конна-му спорту, дзе пад кіраўніцтвам Ула-дзіміра Анастольвіча займаюцца трынаццаць хлопчыкаў і дзюччынак. Займаюцца абсалютна басплатна. Паводле слоў дырэктара дзюча-юнацкага клуба фізічнай падрых-тоўкі аддзела адукацыі Слуцкага райвыканкама Уладзіміра Савано-віча, на працягу года непадалік ад райцэнтра плануюцца пабудавану сучасную конна-спартыўную базу. Так што справа атрымае далейшае развіццё.

Конегалоўя, як лічыць Бяляў-скі, — надзвычай перспектывны на-кірунак, асабліва ў тым выпадку, калі да работы падыходзіць ком-плексна. Чым ён уласна і займаец-ца, дарчы, у вольны ад інстру-ктарскіх абавязкаў час.

КАБ НЕ ЗАЛЕЖАЦЬ НІ АД КАГО

Віцебскі індывідуальны прадпры-мальнік Эдуард Авеціян не скардзіцца на жыццё. Нягледзячы на тое, што мае першую групу інваліднасці. Другі б год месцы і не думаў аб уласнай справе, працаўладкаваўся б рабочым на нейкае прадпрыемства, ды зарабляў, колькі б плацілі. Не, ён не таі. Займаецца сваёй спра-вай: продажам камп'ютараў і камплектуючых да іх. І не воціць кампаненты камп'ютарнай тэхнікі з Масквы, як часта робяць ін-шыя. Абсталяванне ў Эдуарда фірмавае, з сусветным брэндам. Сам навучыўся разбірацца ў складанай тэхніцы. Лічыць, што вы-браць прывільны накірунак у сваёй справе: перспектывная яна, падарнак пры велькіх канкурэнцый велькі. Зарабуй грошы для справы, калі... таксама. Уявіце сабе: хлопек на мільячых такса-ва. Расказваў, што было гэта так: купіў «Жыгулі» — «папейку» і вазіў людзей. Вядома ж, не проста быць чалавеку з інваліднас-цю афіцыйна аформіць дазвол на такі від дзейнасці. Але вельмі хацелу зарабіць для сямейнага дабрабыту.

Эдуард гаворыць, што прыватны бізнэс — гэта магчымасць не залежаць ад сваякоў, якіх, безумоўна, маглі б яго падтрымаць фінансаво. Яму ж яшчэ і сваю сям'ю карміць трэба. Ды і хочацца самарэаліза-вацца, быць спраўдзін мужчынам, каб хакаяная была як за сцяной. Есць у яго жонка-прыгажуня На-талія, 5-гадовае сын Стас.

Гутарылі мы ў мален-кім офісе. Усяго адзін па-койчы. Паўсюды нейкія ўпакоўкі ад камп'ютарных прыстасаванняў, на невя-лікіх вітрыне — дыскі, мышы... Вельмі я здзіўліўся, калі дэведзіўся, што Эду-ард і яго «правая рука» — Дзімітрый Васеха прад-стаўляюць інтарэсы су-светна вядомай маркі «NTT». Індывідуальны прадпрымальнік Авеціян — афіцыйны дылер гэтай вельмі паважанай кампа-ніі. — Гэта, вядома, наша дасяг-ненне, — расказвае Эдуард Анастольвіч. — «Спачатку мы проста куплялі іх прадукцыю. Безумоўна, абароты ў нас былі невялікія. Але ж працавалі так, каб з намі было прымяна супра-цоўнічаць. І гэты аказалі нам высокі давер. Кліентам прапа-ноўваем якасны тавар ад вы-творцы, гарантыя — 3 гады.

Нарадзіўся бізнэсмен у Баку ў 1974-м. Паколькі ў школьныя гады Эдуард жыў у вёсцы Ба-чыйкава Бешанковіцкага раёна, заўсёды рады, калі яго кліента-мі становяцца выскоўцы. Адзна-чае, што ў апошні час менавіта яны ўсё больш купляюць кам-п'ютары. — За год чалавек 50 до-са звярталася, — гаворыць Эдуард. — Зямлякі, а таксама людзі з Сенненскага, Лёзненска-га, Гародкаўскага раёнаў... Бяруць крэдыты ў банка. Дарчы, мы таксама можам праконсульта-ваць, як хутчэй іх аформіць, су-працоўнічаем з адным банкам.



Эдуард.

Эдуард гаворыць, што прыватны бізнэс — гэта магчымасць не залежаць ад сваякоў, якіх, безумоўна, маглі б яго падтрымаць фінансаво. Яму ж яшчэ і сваю сям'ю карміць трэба. Ды і хочацца самарэаліза-вацца, быць спраўдзін мужчынам, каб хакаяная была як за сцяной. Есць у яго жонка-прыгажуня На-талія, 5-гадовае сын Стас.

Гутарылі мы ў мален-кім офісе. Усяго адзін па-койчы. Паўсюды нейкія ўпакоўкі ад камп'ютарных прыстасаванняў, на невя-лікіх вітрыне — дыскі, мышы... Вельмі я здзіўліўся, калі дэведзіўся, што Эду-ард і яго «правая рука» — Дзімітрый Васеха прад-стаўляюць інтарэсы су-светна вядомай маркі «NTT». Індывідуальны прадпрымальнік Авеціян — афіцыйны дылер гэтай вельмі паважанай кампа-ніі. — Гэта, вядома, наша дасяг-ненне, — расказвае Эдуард Анастольвіч. — «Спачатку мы проста куплялі іх прадукцыю. Безумоўна, абароты ў нас былі невялікія. Але ж працавалі так, каб з намі было прымяна супра-цоўнічаць. І гэты аказалі нам высокі давер. Кліентам прапа-ноўваем якасны тавар ад вы-творцы, гарантыя — 3 гады.

Нарадзіўся бізнэсмен у Баку ў 1974-м. Паколькі ў школьныя гады Эдуард жыў у вёсцы Ба-чыйкава Бешанковіцкага раёна, заўсёды рады, калі яго кліента-мі становяцца выскоўцы. Адзна-чае, што ў апошні час менавіта яны ўсё больш купляюць кам-п'ютары. — За год чалавек 50 до-са звярталася, — гаворыць Эдуард. — Зямлякі, а таксама людзі з Сенненскага, Лёзненска-га, Гародкаўскага раёнаў... Бяруць крэдыты ў банка. Дарчы, мы таксама можам праконсульта-ваць, як хутчэй іх аформіць, су-працоўнічаем з адным банкам.



Мікалай КУЛЬБІЦКІ з паспяхам асвойвае фермерскую справу.

пастываюць скасіць свае плошчы. Звяртаюцца да Кульбіцкага: дапа-мага, а за гэта сенам забяраць. Узаемавыгадная зделка, так сё-лета фермер скасіў 100 гектараў. Атрымаў 400 тон сена. «Нам столькі і не трэба, — заўважае Мі-калай Фёдаравіч, — палову пра-дадзім, якраз на авёс грошай за-робім». Калі маець тэхніку, то без кармоў не застанецца. Іншае пы-танне, што ў такім разе «механі-зацыя» будзе здзейнічана толькі ад сілы на працягу месяца да год-ка? А астатні час няхай «адпачывае»? Гэта не па-гаспадарскую, вырашыў фермер, і летас у гэты доволі вя-лікі «кавалек» зямлі — 257 гекта-раў кіламетраў ад Машчы. «На-рэзалі» яе, праўда, пазнавата, та-му давялося браць нішы ўчастак, і толькі сёлета пачалі апрацоўваць свае плошчы. На 140 гектарах па-свелі рапс, перш за ўсё для таго, каб ачысціць зямлю ад пустаў-ляў. Паспрабавалі і цукровымі бу-ракамі займацца.

«Прысцяўнітан» сельская гаспа-дарка з выкарыстаннем ручнай працы вычарпала сябе, — адзна-чае Мікалай Кульбіцкі. — Неабход-на ўкараняць найноўшыя тэхна-логіі. Для таго, каб ўраць цукрова-га бурка, мы нанялі нямецкі камбайн, які зрабіў усё за адзін дзень. За наступныя два дні звезлі 2 тысячы тон «салодкага караня» на цу-кровы завод, і усё. А калі б са старо-й тэхнікай купаліся, то на гэтых 70 гектарах зазімавалі б.

На палетках, якія выдзелілі Кульбіцкічам, раней стаялі старыя вытворчыя будынкі, якія з-за дрэн-нага стану прыйшліся разбурыць і ачысціць тэрыторыю. Затое мес-ца вельмі ўдалае — на ўзвышшы, паўведзена вада, электрычнасць. Так што ў далейшым можна раз-гарнуцца. Кульбіцкі планіць заняц-ца развядзеннем свейай, аджор-манам бычкоў, а таксама ўжо год марыць пра страусуў. Ён ужо вы-значыў месца пад сажалку, а так-сама і пад лазню. Непадалік ад канюшні стаяць велькі драўляныя будкі. Аказваецца, гэта валеры, дзе ў хуткім часе пачнуць разво-дзіць нямецкіх аўчарак. Так што планы ў фермера велькія, і я ча-мусьці ўпэўнены, што ўсе яны бу-дуць рэалізаваныя.

Пакуль фермерская гаспа-дарка не прынесці велькіх дахо-даў, але прыносіць надзею, — усмі-хаецца Кульбіцкі. — Тут я адпачы-ваю душой і, напэўна, усе нама-ганні таго вартыя...


Мі

ШАШКІ


Пад рэдакцыяй майстра спорту Мікалая ГРУШЭУСКАГА

БЛІЦ-32


Мы вядамлялі ўжо, што вяртан працы Анатоль Антонавіч ПЯРХАЛЬСКІ (Глыбокае) падтрымаў і выдаў Зборнік звяздоўскай шашачнай рубрыкі. Сёння мы аб'яўляем бліц-конкурс-32. Пераможца атрымае сюрпрыз ад А. А. Пярхальскага — яго Зборнік за 2004 год. У якасці заданняў прапануем творы нашых чытачоў:



№ 1 (Пётр Кажанюскі, в. Кашавічы Пінскага раёна). БЕЛЫЯ: b6, c5, c7, d6, e5, f4, h6 (7). ЧОРНЫЯ: b2, d2, f2, f8, g3, h2 (6).



№ 2 (Уладзімір Бандарык, в. Лугавыя Слабады Мінскага раёна). БЕЛЫЯ: a5, b4, d2, e5, g5, h6 (6). ЧОРНЫЯ: a7, c7, d8, f2, h8 (5).



№ 3 (Ілья Вальтэр, Самарканд). БЕЛЫЯ: b2, b6, c7, d6, e7, f2, g1 (7). ЧОРНЫЯ: a5, b4, d2, d4, e3, g3, h4 (7). Перамога бэльж: 1. ef8 2. bc3 3. cb8 4. b:g3! 5. f:c1#.

№ 4 (І. Вальтэр). БЕЛЫЯ: c7, d6, e3, f6, g3, g5, дамаі а5, f2 (8). ЧОРНЫЯ: дамаі b8, g1 (2). Замкнуць дамку чорны: 1. а6. Да-лей пашукаць разьнеані сме. Будзем рады вашым замкам.

Рамонт на тэрмінале

На пагранічным грузавым тэрмінале «Казловічы-2» учора па-чаўся рамонт асфальтавага пакрыцця дарогі.

Жак паведамілі «Звяздзе» ў прэс-службе Дзяржаўнага мытнага камітэта, пункт пропуску будзе працаваць. Аднак у сувязі з рамонтам рух грузавога транспарту будзе не такім інтэнсіўным і зручным. Каб па-збегнуць затору на тэрмінале, ДМК звяртаецца да перавозчыкаў з просьбай накіраваць транспартныя плыні ў аб'езд «Казловіч-2». Рамонт памянёнага тэрміналу плануецца завяршыць за месяц.

10 камплектаў падручнікаў беларускай школы

У мінулыя выхадныя ў Бельастоку (Польшча) адкрылася першая ў краіне недзяржаўная базавая праваслаўная школа з вывучэннем беларускай мовы.

Жак паведамілі ў пасольстве Беларусі ў Варшаве, ініцыятыва адкрыцця гэтай навучнай установы належыць Праваслаўнаму братэрству святы Кірыла і М'кфодзія. Пасол Беларусі ў Польшчы Павел Латушка ў час урочышты шчырою выказаў падзяку Праваслаўнаму братэрству і гораду Бельастоку за ініцыятыву і садзейнічанне ў адкрыцці школы. Ён таксама ўручыў яе дырэктару 10 камплектаў падручнікаў па беларускай мове для вучняў першага класа. А генконсул Беларусі ў Бельастоку Міхал Аляксейчык перадаў камплект кніг «Святое пісанне для дзяцей».

Ляндз ТУГАРЫН.

ОАО «Славянскі Союз» інвештавае ў правядзенні венецкага агульнага сабора акцыянераў, якое скончыцца 22.09.2007 г. па адрасу: г. Орша, ул. Замкавая, д. 11, к. 1.

Повестка дня:

- 1. О совете директоров Общества.
- При себе необходимо иметь:
 - акціонеру — документ, удостоверение личности;
 - представителю акционера — доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

С материалами повестки дня можно ознакомиться по адресу: г. Орша, ул. Замкавая, 11 с 9.00 до 18.00.

Совет директоров.

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь

АБАНЕМЕНТ на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем (індекс выдання)

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму (прозвішча, ініцыялы)

Куды (адрас)

(паштовы індекс) (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету ЗВЯЗДА з бясplatным укладаннем

«ЧЫРОВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМУПРАВЛЕНИЕ», «КРАНА ЗДОРОВЬЕ», «КУПИЛИ ЛЕПШАЕ», «КУПИЛИ ЧАРНЫЮ» (індекс выдання)

на 2007 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	
---	---	---	---	---	---	--

СКАНВОРД + СУДОКУ Склаў Яўген ЛЯХАЎ.

Сканворд і судоку з загадкамі і адказаў.

Судоку з адказамі і загадкамі.

Судоку. Аматары бавяць вольны час за шахматамі, шашкамі, іншымі настольнымі гульнямі...

Правэрце, калі ласка, адказы. СКАНВОРД (8 верасня). Па гарызанталі: Наваградск. Квартал. Бранда. Экіпаж. Слота. Эстэт. Кама. Заліў. Тураў. Сайт. Палацк. Тамта. Ламака. Ава. Адат. Бахкіт. Каратэ. Рыза. Эра. Гетман. Брэст.

У Беларусі расце колькасць чужародных відаў жывёл

расказаў загадчых лабараторыяў водных беспазнаваных жывёл Інстытута заалягіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Віталі Сямечанка.

Затрыманы крымінальны «Квінтэт»

Па гарацх слядах у Чавускім раёне была затрыманая банда, узброеная ўдзельнікамі якой спрабавалі забіваць дом мясцовай асцяжы.

Выпісвайце «Звязду» на IV квартал 2007 года з бясплатнымі ўкладкамі. Местное самоуправление, Свая справа, ЗМЖ, Краіна 30 гадоў.



Я збіраю ўспаміны аб сонечных днях ў чабары, У вераснёўскіх барах я шукаю той сладчынны шлях, Што праз змяноў нон прывядзе да вясновай пары, Каб хмалілі галовы і зычылі жыць чабары.

Формула ўдачы АДКРЫЦЦЕ АРКЕСТРА



Такое адчуванне, што я спазнілася. Аркестранты ўжо сядзяць па месцах, пераварочваючы старонкі з нотамі.

«Упершыню аркестр працаваў так напружана, — тлумачыць Аляксандр Анісімаў. — Музыканты сышодзілі настолькі стомленымі, што часам здавалася: моцна забыцца, у якой руцэ трымаць лютку...»

Успіхнімся!

Чаму ў жанчын вочы вялікія, а ў мужчын маленькія? — У жанчын вялікія вочы, каб ім было лягчэй сачыць за мужчынамі, а ў мужчын маленькія, каб іх было цяжэй выдзяліць.

Віншум з залатым юбілеем Яўгенія ВОЙЦІКА.

Табэ жадаем добрай долі, Няхай жэсціце не б'е ніколі. Жадаем лёгкае хадзі Табэ на доўгія гады.

Падазраюцца ў сутэністве

Двама братамі аднаго з кіёўскаў па вуліцы Чарнышэўскага ў Баранавічах супрацоўнікамі АБЭЗ былі знойдзены кантрафактныя кампакт-дыскі, якія прадаваліся.

Накруціў на дысках

Падчас праверкі аднаго з кіёўскаў па вуліцы Чарнышэўскага ў Баранавічах супрацоўнікамі АБЭЗ былі знойдзены кантрафактныя кампакт-дыскі, якія прадаваліся.

Не ўступіў дарогу «хуткай»

Аўтамабіль «Нісан» і машына хуткай дапамогі сутыкнуліся ў мінулы нядзелю на перакрываванні вуліц Сурганова і Якуба Коласа.

Спарт-тайм


Спартсмены Брэсцкага гандбольнага клуба імя Мяшкова паспяхова пераадолелі кваліфікацыйны бар'ер Лігі чэмпіёнаў.

Падапечныя Уладзіміра Саўко ў чэўвэртні раз запар выйшлі ў групавы этап самага прэстыжнага клубнага турніру на кантыненте.

Віншум з залатым юбілеем Яўгенія ВОЙЦІКА.

Табэ жадаем добрай долі, Няхай жэсціце не б'е ніколі. Жадаем лёгкае хадзі Табэ на доўгія гады.

Сёння Месяц Маладзкі 11 верасня. Месяц у сузор'і Дзевы. Імяніны Пр. Лізаветы, Аляксандра, Арсенія, Астаса, Гаўрыль, Дамілы, Івана, Ігната, Макара; К. Марыі, Кіра, Патра.



Табліца надвор'я ў суседзях: Варшава, Масква, Вільнюс, Рыга, Кіеў, С-Пецярбург.

12 верасня. 1913 год — нарадзіўся Джэзі Оуэнс, чарнаскуры амерыканскі лёгкаатлет, які на Алімпіядах 1936 года ў Берліне ў прысутнасці на рыбуне алімпійскага стадыёна Гітлера заваяваў тры залатыя медалі.

Успіхнімся!

Чаму ў жанчын вочы вялікія, а ў мужчын маленькія? — У жанчын вялікія вочы, каб ім было лягчэй сачыць за мужчынамі, а ў мужчын маленькія, каб іх было цяжэй выдзяліць.

Віншум з залатым юбілеем Яўгенія ВОЙЦІКА.

Табэ жадаем добрай долі, Няхай жэсціце не б'е ніколі. Жадаем лёгкае хадзі Табэ на доўгія гады.

У суд Шумлінскага раёна Віцебскай вобласці пастанавіла зававаць Сяргея Мікалаевіча, 3 сакавіка 1970 года нарадзіўся, ўрадніцка горада Ташкента, Рэспублікі Узбекістан, апошняе вядомае месца жыхарства — вул. Дружбы, дом 1, кв. 25, гарадскі пасёлак Обаль Шумлінскага раёна Віцебскай вобл.

Спарт-тайм

Спартсмены Брэсцкага гандбольнага клуба імя Мяшкова паспяхова пераадолелі кваліфікацыйны бар'ер Лігі чэмпіёнаў.

Падапечныя Уладзіміра Саўко ў чэўвэртні раз запар выйшлі ў групавы этап самага прэстыжнага клубнага турніру на кантыненте.

Віншум з залатым юбілеем Яўгенія ВОЙЦІКА.

Табэ жадаем добрай долі, Няхай жэсціце не б'е ніколі. Жадаем лёгкае хадзі Табэ на доўгія гады.

Поўная калекцыя

З дзевяці ўзнагародамі рознай вартасці вылучыліся беларусы з чэмпіянату Еўропы па водналыжнаму спорту (электаратлі).